

Гродзенскае РУП «Фармацыя»

*Памяць – вечны сябра,
неадступны ценць,
непагаслых фарбаў залаты прамень*

Грышчанка Іна Генрыкаўна (намеснік загадчыка аптэкі № 114),

Рубіс Таццяна Мікалаеўна (аптэчны склад, загадчык адзела маркетынга і рэалізацыі)

Вось як цяпер, перада мною ўстае куточак той прыгожа...

Жыццё чалавека, жыццё краіны... Гэтыя простыя словы... гэтыя глыбокія словы... Гэтыя сакральныя словы... «Дзе нарадзіўся – там і згадзіўся». Проста і дзіўна. Што памятае чалавек аб сваім жыцці? Куточак, ў якім нарадзіўся, матуліны рукі і словы, добрых людзей і нядобрых людзей (дзякуй ім за навуку).

І заўжды памятае тых, што вучыў першаму слову, першаму кроку ў прафесіі, хто заклаў падмурак асобы разам з бацькамі. Памяць малой Радзімы, памяць роду, памяць пра настаўнікаў. Кожна, хто шануе тых, хто зрабіў нас чалавекам і асобай – гэта сапраўдны грамадзянін сваёй краіны.

Да Вас с пашанай і пра Вас з гонарам – нашыя настаўнікі!!!

*Не так проста адшукаць свой шлях у дарослым жыцці,
пачалі дзяўчаты гэта са школы*



ІНА БІЛЕВІЧ (Грышчанка)



ТАЦЦЯНА МУРАЎЁВА (Рубіс)

Крыху гісторыі



- У 1847 годзе ў г.Магілёў пры родадапаможнай установе гарадской бальніцы было адкрыта аддзяленне для навучання сельскіх павітух або павітух. Гэта былі дзяўчаты 20-30 гадоў, здаровыя, ня прыгонныя. У той час востра стаяла пытанне аб вялікай смяротнасці парадзіх і нованароджаных. І адкрыццё такога аддзялення было вельмі важна не толькі для Магілёўскай губерні, але і для ўсёй Расіі.
- 23 лютага 1865г., акушэрам Магілёўскай губернскай медычнай управы М.М.Мандэльштамам была адкрыта школа для павітух пры радзільным інстытуце. Навучанне праводзілася ў розныя тэрміны: найбольш здольныя вучыліся 1 год 10 месяцаў, большасць - 2 гады, а тыя хто дрэнна авалодваў ведамі - 2 гады 2 месяцы. Вывучалі Закон Божы, рускую граматы, арыфметыку і тэорыю акушэрства. На другі год навучання ў асноўным была акушэрская практыка.

Крыху гісторыі



- Вучаніцу (будучую павітух) прымацоўвалі да хворай і яна "на практыцы вучылася прыёмам і метадам родадапамогі". 14 студзеня 1875 года была адкрыта Цэнтральная фельчарская школа для Магілёўскай, Мінскай, Віцебскай губерняў і Цэнтральная бабка-школа для гэтых жа губерняў.
- **У 1926 годзе было адкрыта фармацэўтычнае аддзяленне.**
- За гады працы наша вучылішча стала шматпрофільнай, добра абсталяванай навучальнай установай. Сёння ў Магілёўскім медыцынскім каледжы займаецца больш за 1000 навучэнцаў.



Менавіта туды і накіраваліся простыя гарадзенскія дзяўчынкі – у сваю першую дарослую вандроўку і прафесію (1993г.)

1993г. атрымалі Чырвоныя дыпламы



ДЫПЛОМ
З адзнакай
ПТ-1 № 056263

Нагрудны знак выдан

Дыплам выданы Трышчанка Іле
у 1991 годзе паступіла ў Магілёўскае медыцынскае вучылішча
на поўны курс набаванага вучылішча
па спецыяльнасці Фармацыя
назва кваліфікацыйнай камісіі ад 26. верасня 1993 г.
Трышчанка І.І.
фармацыя
Старшыня Дзяржаўнай кваліфікацыйнай камісіі Кіселеў Аляксандр
Дырэктар Сіфяк Аляксандр
Секратар Сіфяк Аляксандр
26. верасня 1993 года.

ДИПЛОМ
С ОТЛИЧИЕМ
ПТ-1 № 056263

Настоящий диплом выдан Трышчанка Ілле
в том, что он в 1991 году поступил в Магілёўскае медыцынскае вучылішча
и в 1993 году окончил в полный курс набаванага вучылішча
по специальности Фармацыя
Решением Государственной квалификационной комиссии от 26. верасня 1993 г.
присвоена квалификация Фармацыя
Председатель Государственной квалификационной комиссии Кіселеў Аляксандр
Директор Сіфяк Аляксандр
Секретарь Сіфяк Аляксандр
Город Магілёў 26. верасня 1993 года.
Регистрационный № 1078 Московская типогр.

ДЫПЛОМ
З адзнакай
ПТ-1 № 052933

Нагрудны знак выдан

Дыплам выданы Муррав'евай Наталье
у тым, што МН у 1991 годзе паступіла ў Магілёўскае медыцынскае вучылішча
і ў 1993 годзе скончыла поўны курс набаванага вучылішча
па спецыяльнасці Фармацыя
Рашэннем Дзяржаўнай кваліфікацыйнай камісіі ад 26. верасня 1993 г.
прывоена кваліфікацыя Фармацыя
Старшыня Дзяржаўнай кваліфікацыйнай камісіі Кіселеў Аляксандр
Дырэктар Сіфяк Аляксандр
Секратар Сіфяк Аляксандр
Гора Магілёў 26. верасня 1993 года.
Рэгістрацыйны № 1690

ДИПЛОМ
С ОТЛИЧИЕМ
ПТ-1 № 052933

Нагрудный знак выдан

Настоящий диплом выдан Муррав'евай Наталье
в том, что она в 1991 году поступила в Магілёўскае медыцынскае вучылішча
и в 1993 году окончила в полный курс набаванага вучылішча
по специальности Фармацыя
Решением Государственной квалификационной комиссии от 26. верасня 1993 г.
присвоена квалификация Фармацыя
Председатель Государственной квалификационной комиссии Кіселеў Аляксандр
Директор Сіфяк Аляксандр
Секретарь Сіфяк Аляксандр
Город Магілёў 26. верасня 1993 года.
Регистрационный № 1690 Московская типография Гознак, 1989.

*У гісторыі каледжа наша
група была і застаецца
адзінай, у якой было
11 чырвоных дыпламаў.
Мы люстрэрка і гонар для
нашых натаўнікаў, а яны
для нас – непагасныя зоркі*




Збліжаюцца шляхі ды разыходзяцца на ростанях, як лёсы, у разлог... Так і прайшло 25 гадоў



Міналі гады, адбываліся розныя падзеі ў асабістым і прафесійным жыцці. Але заўжды памяталі Іна і Таццяна сваю Alma-mater, заўжды памяталі, што менавіта Магілёў – гэта іх малая радзіма, якая заклала бязмежную любоў і павагу да фармацыі, навучыла не толькі прафесіяналізму, але і адданасці сваёй прафесіі. Менавіта адданасці, апантанасці і жаданне расці прафесійна і не спыняцца. І гэта ўсё заклалі ў дзяўчат у Магілёўскім медыцынскім вучылішчы (зараз Магілёўскі дзяржаўны медыцынскі каледж).

Май 2018г. 25 гадоў са дня заканчэння. І як толькі стала вядома дата святкавання, Іна і Таццяна адразу сабраліся ў дарогу, дарогу ў маладосць, дарогу на радзіму...

Паклікала юнацтва ў дарогу....





Паехалі!


Недзе ў Беларусі...



Раздолле ў лузе, эх, раздолле!



Трымай свой поспех у руках...



*Мы вярнуліся ў горад,
знаёмы да слёз...*





И вась яны, родныя сцены...



***Зноў вы нас сустракаеце
Позіркам шчырым на нашым парозе,
Добрай усмешкай і мудрымі словамі –
Нашы настаўнікі...***

***Певень Алена Трафімаўна, Скрыпачэнка Фаіна
Якаўлеўна, Зерняк Таццяна Міхайлаўна (злева
направа)***

Май 2018





**Могуць складацца ўмовы
па-рознаму,
Але зразумець і дзяцей і
дарослых
Нам дапамогуць, параюць,
падкажуць
Нашы настаўнікі.**

**Скрыпачэнка Фаіна Якаўлеўна, Певень Алена Трафімаўна, Зерняк
Таццяна Міхайлаўна (злева направа)**

Вучыся, нябожа, вучэнне паможа


ХОЧЕШЬ ВЫЖИТЬ? ПОЧИТАЙ!!!

ПРАВИЛА РАБОТЫ В ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

1. Входить в лабораторию разрешено только по приглашению преподавателя.
2. Входить в лабораторию разрешено только в чистой обуви.
3. Входить в лабораторию разрешено только в чистой одежде.
4. Входить в лабораторию разрешено только в чистой рубашке.
5. Входить в лабораторию разрешено только в чистой шапке.
6. Входить в лабораторию разрешено только в чистой перчатке.
7. Входить в лабораторию разрешено только в чистой сумке.
8. Входить в лабораторию разрешено только в чистой сумке.
9. Входить в лабораторию разрешено только в чистой сумке.
10. Входить в лабораторию разрешено только в чистой сумке.
11. Входить в лабораторию разрешено только в чистой сумке.
12. Входить в лабораторию разрешено только в чистой сумке.
13. Входить в лабораторию разрешено только в чистой сумке.
14. Входить в лабораторию разрешено только в чистой сумке.
15. Входить в лабораторию разрешено только в чистой сумке.
16. Входить в лабораторию разрешено только в чистой сумке.
17. Входить в лабораторию разрешено только в чистой сумке.
18. Входить в лабораторию разрешено только в чистой сумке.
19. Входить в лабораторию разрешено только в чистой сумке.
20. Входить в лабораторию разрешено только в чистой сумке.

ПОМНИ:

1. При работе с химическими веществами строго соблюдать правила техники безопасности.
2. При работе с кислотами и щелочами строго соблюдать правила техники безопасности.
3. При работе с газами строго соблюдать правила техники безопасности.
4. При работе с токсичными веществами строго соблюдать правила техники безопасности.
5. При работе с легковоспламеняющимися веществами строго соблюдать правила техники безопасности.
6. При работе с окисляющими веществами строго соблюдать правила техники безопасности.
7. При работе с взрывоопасными веществами строго соблюдать правила техники безопасности.
8. При работе с радиоактивными веществами строго соблюдать правила техники безопасности.
9. При работе с биологическими веществами строго соблюдать правила техники безопасности.
10. При работе с патогенными микроорганизмами строго соблюдать правила техники безопасности.
11. При работе с опасными отходами строго соблюдать правила техники безопасности.
12. При работе с опасными отходами строго соблюдать правила техники безопасности.
13. При работе с опасными отходами строго соблюдать правила техники безопасности.
14. При работе с опасными отходами строго соблюдать правила техники безопасности.
15. При работе с опасными отходами строго соблюдать правила техники безопасности.
16. При работе с опасными отходами строго соблюдать правила техники безопасности.
17. При работе с опасными отходами строго соблюдать правила техники безопасности.
18. При работе с опасными отходами строго соблюдать правила техники безопасности.
19. При работе с опасными отходами строго соблюдать правила техники безопасности.
20. При работе с опасными отходами строго соблюдать правила техники безопасности.



Я Д Ы

- 1-й разряд
- As и его соед.
 - HCN и ее соли
 - соед. Hg
 - Р (белый, красный)

- 2-й разряд
- CHBr₃
 - C₂H₅Br
 - HF
 - C₆H₅NO₂
 - CHCl₃
 - Br₂


- 3-й разряд
- p-p NH₃ конц >10%
 - CH₃COOH от 80%
 - HBr от 15%
 - p-p NaOH, KOH от 5%
 - H₂C₂O₄ и ее соли
 - соед. Ba, Sb, Pb, Sr, Cd, Cu
 - C₆H₅NH₂
 - C₅H₁₁OH
 - HCl от 15%
 - H₂SO₄ от 15%
 - HNO₃ от 15%
 - HCOOH
 - HC≡O

Специалист в области органической химии должен:

- иметь на уровне представления:
 - пространственные строения органических соединений;
- знать на уровне понимания:
 - основные классификации, теории строения органических соединений;
 - классификацию и номенклатуру органических соединений;
 - типы химических связей в органических соединениях;
 - структурные представления основных классов органических соединений;
 - применение представлений об основных классах органических соединений в медицине и фармакологии;
 - качественные реакции на основные функциональные группы органических соединений;
- уметь:
 - определять классы органических соединений;
 - называть органические соединения по формулам;
 - составлять структурные формулы изомеров;
 - составлять уравнения химических реакций, отражающие физические свойства органических соединений;
 - характеризовать физические и химические свойства индивидуальных органических соединений;
 - проводить качественные реакции на основные функциональные группы органических соединений;
 - анализировать результаты органического эксперимента, делать выводы;
 - решать расчетные задачи по физическим и химическим свойствам соединений.

ОБУЧЕНИЕ

ИЕМ



*Ты можаш забыць сваё імя,
а гэта памятаць абавязаны!*



Перечень умений и навыков по фармакогнозии

- ✓ Владеть методами анализа ЛРС;
- ✓ Различать стандартное сырьё от нестандартного;
- ✓ Выбирать сырьё с заданными биологически активными веществами для получения прогнозируемого результата;
- ✓ Соблюдать правила отпуска из аптеки ЛРС и готовых средств на его основе;
- ✓ Осуществлять информационную и профилактическую работу среди населения.

Любіце тэхналогію лекавых сродкаў, бо яна - крыніца мудрасці, ведаў і навукі, лекі для душы...





А зараз адказвае Іна. А дзе Ваш белы халат?



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В КАБИНЕТЕ ХИМИИ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Выполнять опыты без разрешения учителя	ВНИМАНИЕ! Выполняйте опыты строго по инструкции	ОСТОРОЖНО! Соблюдайте осторожность при обращении с кислотами, щелочами, окислителями, ядовитыми веществами и стеклом	
 Есть, пить, пробовать вещества на вкус	 Брать вещества руками	 Един и раздражающее вещества	 Ядовитые вещества
 Оставлять открытой посуду с реактивами	 Менять пробирки пипеткой от сосудов с разными реактивами	 Опасность взрыва	 Опасность распространения стекла
 Набирать, дышать и той же пипеткой (ложкой) разные вещества	 Смешивать или выливать реактивы в раковину	 Дальнейшее окисление вещества	 Электрическое напряжение
 Оставлять неубранные разлитые или разлитые реактивы	 Возвращать реактивы обратно в посуду, из которой они были взяты	 Бережись огня	 Опасно для здоровья
 Пустить искры или пламя	 Смугулировать	 Аптечка первой помощи	

ХИМИЯ | **LDUSTRONG** | **ЖАРСОН**



- А можна я пайду адказваць?!
- Канешне, Таццяна!





*У жыцці хімія патрэбна,
Як прадмет яна важна.
І вучыць яе рупліва
Мы павінны ад Н да Аи.
Што мы носім, што ямо,
Чым здароўю шкодзім?
Як кіслоты выліваць,
Каб нічога не ўзарваць...*

Трэнiруйцесь, дзеткі, трэнiруйцесь любкі,
трэнiруйцесья, любыя галубкі



*Мы больш сваёй ахвярнасцю вядомы,
Мы, фармацэўты, Мы – народ такі.*





*Я нямесны і таму
У інтэрнаце я жыву.
У пакоі – нас чацвёра,
Ходзім толькі на начлег.
Святло ў нас усю ноч гарыць,
Той – чытае, гэты – спіць.
Дух камуны тут лунае –
І грамадскім усё бывае...*



*Я дзякую вам!
За любоў, дарагія мае
сустрэчнікі і спадарожнікі шляху
зямнога –
паплечнікі, звёўшыя тропкі –
маю і свае –
на міг – і на век аб'яднанья
дальняй дарогай.
Я дзякую вам!*

1. Андрица Тастяно Николь
Брестск. адм. Мажэ рон
§ Кравосіні ул. Каваліна 82
2. Бодунова Валентина Мосир
г. Салігорск, ул. Фрэдліфа 19-10
3. Волкович Ольга Андреевна
Брест. адм., Кроуцкіцкі рон
§ Будзене, ул. Пярэсманск. 82
4. Габрышвіч Марыя Віктарові
г. Гінск ул. Магдэгоўная
§ 60 кв. 44
5. Грыцэнко Ілія Генрыковіч
г. Фродно ул. Така 25 кв 89
6. Демішук Валентина Алекс.
Брест. адм. Мажэ рон,
§ Андейскі ул. Паркавая 12
7. Габрышвіч Яўгенія Ваімя.
Брест. адм., Магістратск. рон
§ Ваўдзіца, ул. Кавалінаўск. 4
8. Девядзюк - Пятль Яўгенія Тарг.
Мінск. адм., Карвенск. р-он
г. Шчэрбіна, пр. Шаўчэнаўска 86
9. Драко Святлана Петровіч
Брест. адм. Мажэ рон
§ Андейскі 26/12

- Всёма 1974г
14. Марца Ірына Міхайлаўна
Брест, ул. Габрышвіч
§ 13 кв 13
 18. Муравьева Тамара Гінаўна
г. Фродно, ул. Шчыпова 18/11
 19. Пешко Надзея Тарг.
Брестск. адм. 225522
Сталінец. рон, 1/6 Фродна
§ Сурман 24 кв 1972
 20. Крокус Ольга Николь
Брестск. адм. Габрыш.
рон, § Вейд 4
260822р. 1974г
 21. Радэва Оксана Леанідовна.
Брестск. адм. Фрунзінск.
рон, ул. Фрэдліфа, ул. Кра-
вацкіцкі. § 4 кв 36
 22. Рыскава - Цыркунова
Тастяно Івановіч
г. Могілёв Бр. Кенско-
рышчых § 15 кв 14
 23. Сінцова Наталія Сергееўна
Могілёвск. адм. 213836
Бадруцк. рон 1/6 Туркі
§ Варта ул. Кавалінаўск 12
28 студня 1974г

Памяць – вечны сябра,
неадступны цень,
непагаслых фарбаў залаты прамень,
закідае невад у мінуласць дзён –
надвячоркаў сьпевы, шэпты ля вакон.

На чужыя воды, плыні, берагі,
у ліхую воддаль, маразы, сьнягі
цягне, цягне сетку, бачную ледзь-ледзь.
Памяць не нябожчык, і ня ёй сатлець.



Не смейце забываць настаўнікаў.

*Яны пра нас трывожацца і
памятаюць.*

*І ў цішыні задумелых пакояў
Чакаюць нашых вяртанняў і
вестак.*

*Ім не хапае гэтых сустрэч
нячастых.*

*І, колькі бы ні абмінула гадоў,
Здараецца настаўніцкае шчасце
З нашых вучнёўскіх перамог.*

Адсеюцца пазаддзе і палова,
Хоць не адно стагоддзе
прабяжыць.
Не будзе нас, не ўладароў,
а фармацыя
Жыла, жыве і будзе жыць.





Гродзенскае РУП «Фармацыя»

*Памяць – вечны сябра,
неадступны ценць,
непагаслых фарбаў залаты прамень*

Грышчанка Іна Генрыкаўна (намеснік загадчыка аптэкі №114),

Рубіс Таццяна Мікалаеўна (аптэчны склад, загадчык адзела маркетынга і рэалізацыі)